

СИСТЕМНАЯ СИММЕТРИЧНО-АСИММЕТРИЧНАЯ НОМИНАЦИЯ В АББРЕВИАЦИИ

В лингвистике мы имеем дело с двумя основными языковыми процессами — процессом словопорождения и текстопорождения. С учетом того, что вновь создаваемое слово возникает в момент создания текста, два процесса сводятся в один. Словоизменение как таковое не присутствует, при создании текста (спонтанная речь) мы сразу берем слово в нужной форме, что подчеркивает языковой автоматизм.

Аффиксация как вид словообразования, следовательно, и номинации характеризуется явным расширением, т.к. присоединение префикса, суффикса или комбинаторики префикса и суффикса удлиняет слово. Этому процессу расширения теоретически должен противостоять процесс компрессии, сжатия, который уравнивал бы гармонию языковых процессов, что поддерживало бы гомеостазис системы как целости. При словосложении длина слов увеличивается еще более, хотя усечения разного рода в некоторой степени вытормаживают это удлинение. Явным примером компрессии является аббревиация как разновидность сжатия словосочетания, когда каждый из элементов сочетания представлен начальной буквой.

Покажем механизм сжатия системным образом на белорусском и русском материале, что доказывает существование еще и такого явления как межсистемный изоморфизм. По данному образцу легко получить аналогичные результаты и на лексике других языков.

Рассмотрим трехкомпонентные аббревиатуры. Их особенностью является то, что в основе их создания могут быть два или три исходных компонента (ср. *АТД* — *авиационно-техническая дивизия*, *АСТ* — *артиллерийская стереотруба* и *АСШ* — *авиационный справочник штурмана*). Мы будем брать только чистые случаи, когда трем буквам аббревиатуры соответствует три слова словосочетания. Каждый из компонентов сжимаемого сочетания может быть представлен теоретически в двух вариантах — сложное слово и обычное слово. Тогда с учетом двоичности исхода (сложное слово = +, обычное = -) и троичной базы (1, 2 и 3 элемент) построим целостную систему в виде трехмерного куба (соответствующей матрицы). Все восемь теоретически предполагаемых подсистем получили наполнение.

Система трехкомпонентных аббревиатур

1.	+++	5.	+--
2.	++-	6.	-+-
3.	+ - +	7.	--+
4.	-++	8.	---

Подсистема 1 (+++) представлена примерами: *АСП* — *антыфрыкцыйная самазмазвальная пластмаса*; *ВГР* — *высокатэмпературны газаахладжальны рэактар-размножвальнік*; *антифрыкцыйная самосмазваючаяся пластмаса* — *АСП*.

В подсистеме 2 (+ + -) находятся аббревиатуры: ААГ — аўтамабільны аэразольны генератар; ВПІ — Валгаградскі палітэхнічны інстытут; ГТС — гідраакустычная тэлеметрычная сістэма; БАП — буйнапанельная армапенабетонная пліта; МКС — Міжнародны крышталэграфічны саюз; антыретикулярная цитотоксическая сыворотка — АЦС, крупнопанельная армопенбетонная плита — КАП, глубоководная водолазная система — ГВС.

Подсистема 3 (+ - +) представлена примерами: АСЦ — аўтаматызаваная сістэма цепласпажывання; УТГ — Усесаюзнае таварыства глебазнаўцаў; ДОК — добровольное общество книголюбов (ДТК — добраахвотнае таварыства кнігалюбаў); Всесоюзное общество почвоведов — ВОП, международный союз конькобежцев — МСК, международное сообщество книголюбов — МСК, противотанковый ручной гранатомет — ПРГ.

Подсистему 4 (- + +) представляют аббревиатуры: АСМ — актывіраваны селікагель мелкапорысты; ГВЦ — граблі валкападобныя цэнтрабежныя; перископический длиннофокусный фотоаппарат — ПДФ.

В подсистему 5 (+ - -) попадают случаи типа: АРН — аўтатрансфарматарны рэгуляртар напружання; БДБ — быстраходная дэсантная баржа; БПМ — хуткадзейны друкуючы механізм; ВАУ — высокадакладная астранамічная ўстаноўка; ГЗТ — гіперадчувальнасць замаруджанага тыпу; ДДА — дальнамер дваінога адлюстравання; ДДК — ветрарухавік Духава і Каплан; ДЗУ — доўгачасовае запамінальнае ўстройства; ДНД — добраахвотная народная дружына; аэродинамический угол сноса — АУС, авианосное ударное соединение — АУС, авианосная ударная группа — АУГ.

Подсистема 6 (- + -) представлена аббревиатурами: АРК — авіяцыйны робататэхнічны комплекс; БМЗ — Бранскі машынабудаўнічы завод; ВСК — вялікі супрацьлодачны карабель; ВГС — вертыкальны гідрагенератар сінхронны; ДВІ — Дзяржаўны венералагічны інстытут; ГПС — галаўная пульпаперакачная станцыя; ДДП — дажджавальнік далёкаструменны прычэпны; АГС — Адзіная газабеспячальная сістэма; артиллерийская самоходная установка — АСУ, агрегат почвообрабатывающий луговой — АПЛ, Абастуманская астрэфізическая обсерватория — ААО.

Подсистема 7 (- - +) наполняется аббревиатурами: АСЦ — атамная станцыя цеплазабеспячэння; ДВС — дэгазатар вакуумны самаўсмоктвальны; ДКШ — дажджавальнік колавы шыроказахопны; арматура подсвета низковольтная — АПН, арматура подсвета малогабаритная — АПМ, атомная станция теплоснабжения — АСТ, Американское бюро судоходства — АБС.

Подсистема 8 (- - -) представляет аббревиатуры, созданные на базе сжатия сочетания, не содержащего сложных слов: ГШС — генератар шумавога спектру; ДЗВ — дымавая заслона паветраная; РНА — Рух народнага адзінства (Туніс); ДНІ — датчык навігацыйнай інфармацыі; ДНТ

— *Дом народнай творчасці*; ДПЗ — *Дом папярэдняга зняволення*; *артилерыя суправажэння танкаў* — АСТ, *армейскі артылерыйскі склад* — ААС, *апарат дыстанцыйнага ўправлення* — АДУ, *автамат дрэння* — АДУ, *газавы акумулятар дрэння* — ГАД.

Аналіз падсістэм паказвае, што абрэвіацыя таксама тесна звязана з такімі лексічнымі феноменамі як омонімія ўнутры падсістэм і паміж падсістэмамі (ср. АУС у падсістэме 5, АДУ у падсістэме 8 АСТ, у падсістэмах 7 і 8). Омнімізацыя абрэвіацыі звязваецца і з звычайнай лексікай: ср. *гад* і *ГАД*. Сжатые звязана і з працэсам ізамерызавання сістэмы (ср. АСУ у падсістэме 6 і АУС у падсістэме 5). Усе гэта патрабуе сістэмнага аналізу абрэвіацыі як сістэмы.

Колькаснае напўненне падсістэм неаднароднае, беглы аналіз паказвае, што лягчэй заповняюцца падсістэмы 8, 5, 6, 7. Но глывым вывадам являецца даказаны факт таго, што стварэнне абрэвіатур у семі падсістэмах із васьмі існуючых падталківаецца услажненнем іх структуры за счот прысутствія ў ней аднаго, двух і трох сляжных слыв. Это не толькы паказвае прычыны сжатыя ў языке-сістэме, но і падаводіт нас к апраделенню цыкльчынсты (1). Цыкльчынсты — адін із параметраў міразданія, пададержываючый жызн на земле. Ёе праьявлєня многыобразны, начыная от смены врэмен года, кончыая севоборотом і машынамі, рабаотаючымі ў цыкльчынстым рэжыме. В чєм можнó абнаружыть праьявлєнне цыкльчынсты ў языке-сістэме? Словообразованне даєт два напращаванія ісслєдованія. Пєрвое прєдставлєт абнаружєнне словообразоватєльных цыкльчынсты пєрвого рода. Это слєдуєт понымать так, что слово можєт порождат дерыват, прынадаляжачый к той же часьці рєчы, напращаван, от глагола несовершенного вйда ствараєтся глагол совершенного вйда (*бросать* — *бросить*), или от сущєствительного образуется слово с умєньшительным значєннем (*стол* — *столік*). Но могут ствараєтся слова, пєреходячые в другую часьт рєчы, от сущєствительного ствараєтся глагол или прилагатєльное, нарєчєе и т.п. Здєсь інтєрєс прєдставлєт вьяснєнне того, ствараєтся лй полный комбінаторный пєрєбор із 10 по 10 (по числу часьтєй рєчы). Ёщє до всякого аналіза ясно, что не ствараюцца новые лйчныє мєстоимєнныя нй от одной часьтєй рєчы — эта подсістєма полна і развыватся далєє не можєт. Но самы мєстоимєнныє учасьтвуют в словообразоватєльном прєцєссє — в вазвратных глаголах (*бросатся, умыватся* и т.п.), сущєствительных — *яканьє, ячєство, выканьє, якать, тыкать, выкать* и отмєчаюцца актывно как элемент сляжных слыв — *самолубіє, самоусовершенствованне* и т.п. Даже такая нємногочислєнная часьт рєчы как мєждомєттыя учасьтвует в прєцєссє ствараенія новых слыв: ср. *ах* — *ахнуть* — *аховый* — *ахты* и ім падабныє.

Второе напращаванне цыкльчынсты непосредствєнно звязано со сляжными слывамі. Ствараенное впервыє слово вступат в сєвоеобразный круговорот — оно ствараєт сінтаксический мінимум в вйде ядрєной композиціи (словосочєтанія). Затєм актывно употреблємыє сочєтанія імєют тєндєнцію сжыматся в новое слово. Вновь ствараенное слово опятє вкључатся в состав

словосочетания. При этом процесс циклизации усложняется. Приведем несколько качественно разных примеров. Существовали отдельно друг от друга слова — *солома, полова, копнить, копнитель*. Затем появилось словосочетание *копнитель соломы и половы* или *копнить солому и полову*. Сжатие привело к созданию сложного слова, заменяющего словосочетание — *соломополовокопнитель*. Слово превратилось после вторичного сжатия в аббревиатуру *СПК*, которая может вновь вступать в оборот в новом словосочетании — *получена новая партия СПК*. Данный пример показывает многократность, многоэтапность и последовательность сжатия. Возьмем другой пример — сравним слова *проф-актив* и *парт-актив*. Внешне они одинаковы и содержат общий элемент. Но первое слово прошло более сложный путь, чем второе. Если в первом случае имеет место одноступенный переход словосочетания в слово — ср. *партийный актив — партактив*, то во втором случае мы видим более сложный цикл: 1. шаг — *профессиональный союз — профсоюз*, 2. шаг — *профсоюз — профсоюзный*, 3. шаг — *профсоюзный актив — профактив*. Аналогичными примерами служат: *машинописное бюро — маибюро, лесопильный завод — лесозавод, машиностроительный завод — маизавод* и тысячи других. Процесс опущения элементов сложного слова при последующем сложении ведет, как правило, к затмеванию семантики слова, так как один из значимых элементов отсутствует — *мотоциклет* — полное сложное слово, пришедшее в систему в результате заимствования. Первый этап трансформации — опущение элемента *-ет* — *мотоцикл*. При создании дериватов оно использует оба варианта — усеченный и полный: ср. *мотоциклист* и *мотоциклетный, мотоциклетка*. Но при создании нового слова на базе сочетания *мотоциклетный спорт* — имеем *мото-спорт*. Аналогично — заимствованные слова — *бухгалтер* и *гроссбух*. Мы имеем полное право выделять три разных корневых морфемы: *бух* (левую и правую), *гросс*, и *галтер*. Они частично есть и в других заимствованиях освоенных системой русского языка — *гроссмейстер, капельмейстер, бюстгальтер*. В словосложении *помбух* остается префикс с начальной согласной корня и компонент *-бух* как субститут слова *бухгалтер*. Это же касается заимствований из английского — *футбол, баскетбол, волейбол* и другие вплоть до шуточного *литробол*. В словах *боцман, лоцман, мичман* легко выделяется морфема *-ман*, которая омонимична морфеме *-ман*, выделяемых в словах *меломан, графоман* (в первом случае ее значение человек, во втором — человек, одержимый некоторой манией). Аналогичным образом можно выделить вариант этой морфемы в виде *-мен* в словах *полисмен, бизнесмен, клубмен, шоумен, спортсмен, кроссмен*.

ЛИТЕРАТУРА

1. Карпов, В.А. Язык как система. — Минск, 1992.